

9
2021

РОДНАЯ ПРЯРОДА

Родная прырода
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№9, верасень, 2021

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вераніка Аляксандраўна Коласова

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@zviazda.by

Паштовы адрас:

220034, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Захарова, 19
e-mail: pryroda@zviazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 311-17-13
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
адзел рэкламы — (017) 311-17-27
адзел падпіскі — (017) 337-44-04

Падпісныя індэксы:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч

Тэхнічны рэдактар,
кам'ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, К.А. Горыд
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку
15.09.2021
Фармат 60x84¼
Папера мелававая
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,58
Улік.-выд. арк.
Тыраж экз.
Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцензуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2021



Фота Аксаны ЯНОУСКАЙ



- 2 трансграничное сотрудничество
В приоритете — экологическое благополучие водных объектов
- 5 безопасная среда
Как улучшают водоснабжение в Мостовском районе
- 8 на страже природы
«Важно уметь принимать и понимать критику»
- 10 метеоклуб
Идеальной численной модели прогноза погоды не существует на пути к Целям
- 12 Вторая жизнь строительных отходов
- 31 і храм, і майстэрня
Паглядзім на цішыню
- 32 удивительное — рядом
Символ стойкости в мире растений
- 35 записки натуралиста
Необыкновенные мышки
- 36 истоки Родины
Большая жизнь малой реки
- 38 мир насекомых
Бабочка цвета вишни
- 40 наедине с природой
Крчки взрослеют быстро
- 42 кот и пес
Брошенные животные — проблемы социализации
- 44 гарадское асяроддзе
«Качыны бераг»
запрашае наведвальнікаў